

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

У РАЙКОМАХ КП(б)Б МЕНСКАЯ ВОБЛАСЦІ

Высокая палітычная актыўнасць комсамольцаў

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды» па Віцебскай вобласці)

У 16 першых комсамольскіх арганізацый горада праведзены справядліва выбарчыя сходы. У пераважнай большасці сходы прайшлі на высокім палітычным узроўні, пры вялікай актыўнасці комсамольцаў, якая выражаецца ў вострай крытыцы недахопаў, дачы каштоўных спраў і па палітычнай камсамольскай рабоце.

З вялікай актыўнасцю прайшоў справядліва выбарчы сход комсамольскай арганізацыі Пелагагічнага інстытута. У спісках па справядліва камітэта выступілі 24 комсамольцы Гэта арганізацыя на асобных участках работы дабілася выдатных поспехаў. За 1938 год прынята ў камсомол больш 200 чалавек перадавой моладзі. Узорна пастаўлена палітычная вучоба комсамольцаў, разгорнута мастацкая самадзейнасць.

Добрых поспехаў у рабоце дабілася комсамольская арганізацыя лясотарэнай фабрыкі. У 1938 годзе арганізацыя вырастае на 60 чалавек. Усе комсамольцы ахоплены вучобай, каманда Чырвонага крыжа трымае прыпынку ў горадзе. Комсамольскія маладзёжныя брыгады ў перадастрычкім і перадажыцкім спабарніцтвах заняты выдатна. Спобарніцтва работ камітэта, комсамольцы ўнеслі каштоўныя прапановы.

Рэзкай крытыцы падвергнулі работу камітэта комсамольцы абуковай фабрыкі «Прагрэс». Камітэт на чале з сакратаром Хроніком разглядаў работу ў камсамольскай арганізацыі. Палітрук і працаваў з перапынкамі, даручаў камітэту камсамольцы не атыміліваць. За ўвесь 1938 год камсамольская арганізацыя вырастае ўсяго голяк на 7 чалавек. Комсамольцы прызналі работу камітэта «нядавальняючай». Вострай крытыцы былі падвергнуты партыйны камітэт, які слаба даламагае камсамольскай арганізацыі.

Станоўчым момантам у ходзе справядліва выбарчых сходаў з'яўляецца тое, што ў іх рабоце актыўна ўдзельнічаюць маладыя комсамольцы, якія ў 1938 годзе ўступілі ў ВЛКСМ. Комсамольцы, якія раней лічыліся пасіўнымі, ніколі не выступалі на сходах, актыўна крытыкуюць недахопы работы сваіх камітэтаў, уносяць цікавыя прапановы.

У радзе комсамольскіх арганізацый

СПРАВАДЗАЧЫ ПЯРВІЧНЫХ ПАРТАРГАНІЗАЦЫЙ НА БЮРО РАЙКОМА

Рашэннем бюро Кампільскага райкома КП(б)Б у лістападзе месяцы праводзіцца сходы першых партарганізацый з дакладамі сакратароў парткомаў і партаргаў аб выкананні раённай справядліва выбарчых сходаў і рэалізацыі прапанов, унесеных камітэтам на гэтых сходах.

На бюро РК КП(б)Б будуць заслуханы справядліва сакратароў парткомаў і партаргаў партарганізацый Братоўскага сельсавета, Кампільскага і Цімкаўскага мясцовых саветаў, Бабаўнінскага сельсавета і інш., у якіх работа справядліва выбарчых сходаў была прызнана недавальняючай.

Райком КП(б)Б вылучыў групу таварышч з райпартыі, у тым ліку сакратароў і членаў бюро райкома КП(б)Б для асабнага і праверкі работы, вывучэння становаіцы спраў тых партарганізацый, якія будуць аддаць на бюро райкома. Гэтыя таварышы будуць не толькі правяраць, але і аказаць канкрэтную дапамогу першым партарганізацыям у распрацоўцы мерапрыемстваў па палітычна партыйна-палітычнай работы ў гэтых партарганізацыях.

24 кастрычніка 1938 года бюро Плесчаніцкага РК КП(б)Б абмеркавала даклад сакратара аб рабоце раённай газеты «Ленінец».

Бюро райкома адзначыла недавальняючае асвятленне на старонках газеты пытанняў партыйнага жыцця і асвятленне пытанняў партыйнага жыцця раёна.

ПЕРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА ДЗЕСЯЦЬ ВАГОНАЎ ЗВЫШ ПЛАНА

З выключным вытворчым уздымам сустрэла XXI гадавіну Вялікага Кастрычніка рабочы калектыв менскага вагонарамонтнага завода імя Мяснікова.

Асабліва вялікіх поспехаў дасягнулі комсамольскія брыгады. Наперадзе ў перадастрычкім спабарніцтве па заводу ідзе супольная стаханавіцкая камсамольска-маладзёжная брыгада тав. Трапейкі. Брыгада на працягу верасня і кастрычніка выканала план па рамонту вагонаў на 230 працентаў, выпусціла звыш плана 10 вагонаў.

АДСТАЮЧЫЯ СТАНОВЯЦА СТАХАНАЎЦАМІ

Калектыв рабочых менскага завода ланцугоў Галя яшчэ ў верасні ўключыўся ў перадастрычкім спабарніцтвам сталевага спабарніцтва. Начальнікі цахаў, майстры, брыгадзіры ўзялі шэфства над адстаючымі рабочымі. Гэтае шэфства дало свае вынікі. Раёны не выконвалі свае нормы работы і работнікі, якія рэвалюцыйна Парфяноў, накладчык Лапкоўскі, штамповы чышчы Чыраўскі і многія іншыя сталі стаханавіцамі.

За апошні час тры брыгады сталі супольна стаханавіцкімі. Пяпер у тэрмічным і штампавым цехах няма ні аднаго рабочага, які б не выконваў сваёй нормы. За кастрычнік колькасць стаханавіцаў па заводу павялічылася на 30 чалавек.

ЗА ПРАВАЎ УДЗЕЛУ ў ПЕРШАЙ КАЛОНЕ

ДОВРУШ, 3 лістапада. На аснове перадастрычкім спабарніцтва рабочы калектыв фабрыкі «Герой працы» дасягнуў значных поспехаў. У кастрычніку замест планавых 3.099 тон паперы фабрыка выпрацавала 3.533 тony — 114 проц. плана.

Сетачнік пяці папяровай машыны тт. Ерашэвіч і Зайцаў выканалі план кастрычніка на 127 проц. сетачнік трэцяй машыны тт. Жураўлёў выканаў план на 118 проц.

ВЫТВОРЧЫ УЗДЫМ

Комсамольцы і несаюзная моладзь арцелі «Чырвоны пачэпнік» (т. Мозы) рыхтуюць дастойную сустрэчу калектыву з XXІ гадавіне Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

У арцелі добра арганізавана вытворчая дысцыпліна. Узяты абавязальства па выкананні вытворчага плана перавыкананы. За кастрычнік вытворчы план выкананы на 135 проц. Іншыя таварышы стаханавіцкага руху ў арцелі з'яўляюцца комсамольцамі.

Штодня праводзіцца сярэд рабочых чыткі газет і палітінфармацыя. Кожны член арцелі ў курсе ўсіх падзей нашай квітнеючай рэвалюцыі. Працуюць гурты ППХА і ГСА. Да свята рыхтуюць ваарышчкіх стражкоў.

ЖУКАЎ.

РЭКОРДЫ СПЛАУШЧЫКАЎ

Сплаўшчыкі Полацкага леспрагаса з гонарам выканалі ўзятая на себе абавязальства па дастойнай сустрэчы кастрычніцкага свята. Леспрагас на 10 дзён раней тэрміну выканаў сваё сезоннае заданне па сплаву. Усяго сплаўлена 57 тысяч кубаметраў драўніны.

Першай выканала сваё заданне брыгада знатнага сплаўшчыка БССР Туфара Спідана, якая даставіла да канцавага пунктаў 28.000 кубаметраў драўніны.

За ўзорную стаханавіцкую работу тав. Туфар і дзесяціны яго брыгады т. Казінеў прамірваны пудэткамі на курорт на паўднёвы бераг Крыма.

Падарункі стаханавіцаў да свята

ОРПА (Спец. нар. «Звязды»). Калектыв будаўнікоў Аршанскага ільнякамбіната рыхтуе да дня Вялікага пралетарскага свята выдатны падарунак — будзе закончана будаўніцтва 4-павярховага жылога дома. 47 новых кватэр атрымаюць стаханавіцы ільнякамбіната. Два другія дамы і рабочая паліклініка будуць закончаны ў бліжэйшыя дні.

Сярод будаўнікоў шырока разгорнута сацыялістычнае спабарніцтва. Брыгада інжынераў і кіруючая патомственным штукатурам І. П. Нікіціным, сістэма-

тычна перавыконвае вытворчыя заданні. Апошні паказальнік брыгады — 245 проц. нормы. Столяр тав. Падугольнік В. Н. выконвае норму на 185 проц. Па два дзённых заданні за змену выконваюць бетончыні Бондараў П. К. і Напрэнка Е. Д. Перадвіжнік маларыта цеха тт. Пакоўка Л. М. і Сіманова А. П. даюць да 180 проц. нормы. Увесь калектыв будаўнікоў ахоплены парывам сустрэць вялікае свята працоўных стаханавіцкім перамогамі.

ТУРСНІ.

ЗАЛАТЫ ФОНД АВАРОНЫ ДЗЯРЖАВЫ

Рады комсомола ў нашай часці істра растуць. У камсомол уступаюць чырванармійцы — выдатнікі баявой і палітычнай падрыхтоўкі. Яны бацця ў ВЛКСМ роўную, блізкаму сэрцу арганізацыю, якая даламагае ім палітычнае расці і ісці ў нагу з вшчучым жыццём нашай радзімы.

У нашай часці ёсць палкам комсамольскія падраздзяленні. Байцы і камандзіры вельмі даражыць званнем комсамольца і хочуць атрымаць яго ўсім заслужана. Перш чым падаць заяву, яны стараюцца зрабіць што-небудзь выдатнае, прыкметнае, што рэкамендувала б іх як перадавых ідэяў Чырвонай Арміі.

Баян тав. Забрык, якога мы прынялі на даўна ў камсомол, дабіўся вышмётнай стральбы, баян тав. Елісеў — выдатны рэзультатаў па ўсіх відах баявой падрыхтоўкі.

Лепшыя комсамольцы, вытрыманні, палітычна спелыя таварышы, працягваюць сябе на рабоце, уступаюць у рады партыі.

Сярод прынятых у кандыдаты ВКП(б) — комсамольцы-выдатнікі тт. Байшоў, Макараў, Яшчы, Важакін, Каралеў і іншыя.

Комсамольцы-выдатнікі тт. Трапейнік, Бальшакоў, Іванав, Еранасян і Фядотаў занесены былі на дошку гонару імя 20-годдзя ВЛКСМ.

Партыя аказала вялікае давер'е армейскаму камсомолу, вылучыўшы лепшых перадавых комсамольцаў намеснікамі і памочнікамі палітруккоў. Многія намеснікі і памочнікі палітруккоў значна выраслі. Так, тт. Мухін, Шляхчык працуюць зараз самастойна. Да 20-годдзя ленынска-сталінскага комсомола 11 лепшых комсамольцаў вылучаны на пасадзі намеснікаў і г. мочнікаў палітруккоў.

Народны камісар авароны маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў назваў камсомол залатым фондам авароны дзяржавы працоўных. Комсамольцы нашай часці прыкладаюць усе сілы да таго, каб быць дастойнымі гэтага высокага звання.

В. ЗАКІМ.



Сярод для прапагандаістас Менскага райкома КП(б)Б па вывучэнні «Картэжка курса гісторыі ВКП(б)». НА ЗДЫМКУ: заняткі па пруюму радзедаў гісторыі. На першым плане — тт. М. С. Мельніцава і Н. Н. Папоў.

Да XXI гадавіны Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі

ЗАМОЖНАЕ КАЛГАСНАЕ ЖЫЦЦЕ

У XII раздзеле гісторыі Усеагульнай камуністычнай партыі (большэвіцкай), там, дзе падводзіцца вынікі перамогам сацыялізма в канцу 1937 года, сьвята:

«У вёсцы качаткова ўмацаваўся калгасны лад. Гэтаму моцна саляўнічалі Статут сельсагаспадарчай арцелі, прыняты на II з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў у лютым 1935 года, і замацаваны за калгасамі ўсіх апрацоўваемых ім зямель на вечнае карыстанне. Дзякуючы ўмацаванню калгаснага ладу знікла беднасць і незабяспечанасць у вёсцы».

Сялянства царскай Расіі сістэматычна, пастанова галадала. Інаш не магло і быць. Бо 65 працентаў сялян вымушаны былі вёсці сваю гаспадарку на жабрацкім надзеле, які не забяспечваў нават годнага існавання. 15 працентаў сялянскіх двароў зусім не мелі пасеваў. Не было чым ды і не было сям'яў халі. Рабы мела зямель больш, чым якая-небудзь іншая краіна. Але гэтыя зямлі належалі памешчыкам і капіталістам.

Толькі Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя сапраўды вызваліла сялян і ўпільна гэтае спраўдзіла несправядлівасць. Больш 150 мільянаў гектараў зямлі, належыўшая памешчыкам, царскай фаміліі, манастырам і капіталістам, перайшло ў карыстанне працоўнага сялянства. У часе калектывізацыі, калі кулацтва было ліквідавана як клас, у карыстанне беднякоў і сярэднякоў увайшоўшы ў калгасны, было перадаана яшчэ звыш 80 мільянаў гектараў зямлі, якая раней належала кулацтвам.

Авечная мара працоўных сялян аб зямлі мара якая на працягу соцень год узнімала іх на барацьбу з прыгнятальнікамі, ажыццявілася. Савецкая ўлада поўнацю забяспечыла калгаснае сялянства зямлём, замацаваўшы яе бяспачна і на вечна за калгасамі.

Савецкая ўлада поўнацю забяспечыла калгаснікаў сучаснымі ўдасканаленымі машынамі, якія аблегчылі работу калгасніка і ўзялі прадукцыйнасць працы.

Канулі ў небыццё дзятонныя сельсагаспадарчыя прылады, якія рабілі працу сялінына дакутлівай, цяжкай і таральна катаржанай. Сем мільянаў яно тысяч сох і касуляў, 17 мільянаў 200 тысяч жалезных і 2 мільянаў 200 тысяч драўляных плугоў. 17 мільянаў 700 тысяч драўляных бароў — воеь тых прымятняў прынялі вытворчасці, якія мела сялянства ў царскай Расіі (па даных пералісу 1910 года). Удасканаленыя машыны былі вялікай рэдкасцю.

Савецкі ўрад і камуністычная партыя ўзброілі калгаснае сялянства самай магутнай, самай перадавой і сучаснай тэхнікай. Больш 6 тысяч машынаў, трактарных станій, якія абслугоўваліся калгасамі, мелі, па даных на 1 ліпеня 1938 года, 381,6 тыс. трактараў, агучыўшы магутнасцю 7 мільянаў 154 тысячы конскіх сіл, 122,2 тыс. камбайнаў, 65,9 тыс. грузавых аўтамабіляў, 82,2 тыс. складаных малаціпаў і рэзэрвуарную колькасць трактарных плугоў, культаўтараў, удасканаленых сееяла, супаўтараў, касілаў, ільняперабілак, буржакілавінікаў і іншых сучасных сельсагаспадарчых машын і прылад.

Апрача таго, калгасамі мелі, па даных па студзень 1938 г., 770 тыс. сееяла рознага тыпу, 776,2 тыс. жалезных машын, 321 тыс. малаціпаў, 42,8 тыс. рухавікоў і ламабіляў, 58,7 тыс. грузавых аўтамабіляў.

Уся гэта магутная тэхнічная база прадастаўлена савецкай уладай у карыстанне калгаснаму сялянству і абслугоўвае калгасныя палі. Усе віды работ, праборных трактарамі МТС у калгасях у 1937 годзе, складаюць 211

калгаснікаў у зернавых раёнах стала атрымліваць на працягу ад піль да дванаццаці кілаграмаў, а многія з іх — да дваццаці кілаграмаў на працядзень, не гаворачы ўжо аб выдаты іншых прадуктаў і атрыманы грашовых даходаў. Паявіліся мільёны калгасных двароў, якія атрымалі за год ад 500 да 1500 пудоў зярна ў зернавых раёнах, якія атрымалі дзесяткі тысяч рублёў галавога даходу ў базавуных, буржакі, ільняных, жывёлагадоўчых, вінаробчых, цытрусавых, пчолаводстваў, ільняных. Калгасы сталі заможнымі. Пабудова новых сярняў і складовых стала галаўнымі клопатамі калгаснага двара, бо старыя меспаховіччы прадуктаў разлічаны на назначаны алавны запасы, не задавальнялі і дзесяці доль новых пачэпнае калгаснікаў (Гісторыя ВКП(б), стар. 325).

1938 год нясе з сабой далейшы рост даходаў калгаснікаў. У калгасе «Алтар», Чыснага раёна, Крымскай АССР, па працядзень прыпаде па 13 кілаграмаў зярна і па 3 руб. 37 кап. грошай ў 20 калгасе, абслугоўваемым Арлоўскай МТС, Нямонскага раёна, Алтайскага края, працядзень апаўняецца ад 20 да 30 кілаграмаў зярна. У арцелі «Памяць Ільіча», Мышччанскага раёна, Маскоўскай вобласці, толькі аднымі грашмамі на працядзень будзе выдана больш 20 рублёў.

Па 50 кілаграмаў зярна на працядзень атрымліваюць калгаснікі сельсагасарцелі імя Тэльмана, Урыцкага раёна, Кустанаскай вобласці, Казахстан.

Да рэвалюцыі значная частка сялян не мела жывёлы. 24 проц. сялянскіх гаспадарак не мелі кароў. Няспынна даламагаючы развіццю калгаснай грамадскай жывёлагадоўлі, савецкая ўлада разам з тым аказвае велізарную дапамогу асабістай жывёлагадоўлі калгаснікаў. За год другой палігодкі калгаснікі атрымалі па ільготных цэнах з прадастаўленнем крэдыта звыш 20 мільянаў галоў ускай жывёлы.

Пяць год назад, у жніўні 1933 года, была апублікавана пастанова ЦК ВКП(б) і Соўпаркома Саюза ССР аб

дапамозе бескароўным калгаснікам у абавязальным каровам.

У рэзультате дзяржаўнай дапамогі сельсагасарцелі калгаснікаў у асноўным ліквідавана, забяспечаны калгаснікаў жывёлай рэзка павялічылася. Ужо к канцу мінулага года кожны 100 двароў калгаснікаў мелі ў асабістым карыстанні 138 галоў буйнай рагатай жывёлы, 70 галоў свіней і 169 галоў асаўка і коз.

Гэты факт — яркі доказ няспынных клопатаў савецкай улады аб калгасным сялянстве. У сваёй прамоўе на I з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў таварыш Сталін, намячваючы праграму большэвіцкай барацьбы за ператварэнне ўсіх калгасцаў у большэвіцкіх, а калгаснікаў — у заможных, гаварыў:

«Назваце мне краіну, дзе-б урад падтрымліваў не капіталістаў і памешчыкаў, не кулакоў і іншых багачеяў, а працоўных сялян. На сваёе няма і не была такой краіны Толькі ў нас, у савецкай краіне, існуе ўрад, які стаіць гарой за рабочых і сялян-калгаснікаў, за ўсіх працоўных горада і вёскі супроць усіх багачеяў і эксплуатаўтараў».

Дзёно канулі ў небыццё тых часоў, калі сяліны, прыдушаны цяжарам памешчыкаў і капіталістычнай эксплуатацыі, сістэматычна галадала, жыў у жабротве і няўпэўненасці ў заўтрашнім дні.

З года ў год павышаецца заможнасць калгаснікаў на аснове агульнага росту калгаснай вытворчасці. Няўпільна расце сталежынае, паліпаўна харчаванне. Па даных бюджэтных абслэдняў калгаснікаў, лужанае спажыванне імя найбольш каштоўных прадуктаў харчавання (мяса, тлушчы, рыба, яйкі, цукар і калёшэрскай вырабы) павялічылася за апошнія чатыры годы другой палігодкі больш чым у два разы.

Канулі калгаснікамі базавуных тэнін складалі ў 1937 годзе 228 проц. (заканч 1933 года, скуранога абутку — 214 проц., распадарчага мыла — 375 проц., туалетага мыла — 398 проц.). Па даных тых-жа абслэдняў, пакупкі прамісловых тавараў ў першай палавіне 1938 года павялічыліся ў па-

І. МАЛЫШАЎ.

ЗАКОНЧЫЦЬ БУДАЎНІЦТВА У МТС

Ворагі народа ў свой час ня мала накіраваны ў капітальным будаўніцтве МТС Школьнікі вялі падрыўную работу, каб замарозіць дзяржаўныя сродкі закончыць распачатае будаўніцтва і т. д.

Для кутэйшай ліквідацыі вынікаў колізіяў Урад адлучыў на капітальнае будаўніцтва ў 2-3 разы больш сродкаў, чым у мінулым годзе. Аднак, ход будаўніцтва па Менскай вобласці паказвае, што вынікі школьнікаў у галіне будаўніцтва тут ліквідуецца вельмі марудна.

Будаўнічая праграма 1938 года па вобласці выканана ўсяго на 32,4 проц. паводле счотачы і вялікі ў эканамічнаму толькі 48 аб'ектаў з 377. За будаўніцтва знаходзіцца пад працяглай паргой зрыну, што можа з'явіцца будынным тормадам у забеспячэнні цэплай сімоўкай жыццё, у арганізацыі рамонтна сельскагаспадарчых маляр і т. д.

Па МТС значнае месца займае будаўніцтва новых машына-трактарных вестраў і прыстасаванне для гэтага ўзбуду. Аднак з 25 май-орав, якія будуцца, ні адна яшчэ

не закончана. Многія МТС, як Тажыцкая, Палажэвіцкая, Алябінская, Пагранічная і Дзержынская, зусім не распачалі будаўніцтва гэтых аб'ектаў. Новаарганізаваны Чырвонаярэцкая, Астрэйка-Гарадзецкая, Озерская і Штурмавая машына-трактарныя станцыі да будаўніцтва не прыступілі.

У Менскай МТС (дырэктар тав. Смірноў) чацвёрты год будуюцца майстэрня і памяшканне для сельскагаспадарчых машына. Аднак будаўніцтва не як след не разгорнута. Будаўнічая праграма выканана на 30,5 процанта. З пачатку будаўніцтва падлягаючы ўводу ў эксплуатацыю, ні адзін яшчэ не закончаны. Прыкладна тако-ж становіцца ў Негарэльскай, Забалокскай, Шапскай, Мельніцкай, Дзержынскай і Старобінскай машына-трактарных станцыях.

Часам будаўніцтва затрымліваецца за адсутнасці будматэрыялаў — цэменту, цыглы, вапны, аднак, ніякіх мер для загатоўкі будматэрыялаў на месцах раённыя арганізацыі не прымаюць.

Л. ЛЕВІН.



Да XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі Віцебскі дзяржаўны тэатр ставіць п'есу Н. Пагодалына «Чалавек з ружом». На здымку: сцэна сустрачы салдата Шадрына з В. І. Леніным. Ролу Леніна выконвае артыст Віцебскага драматычнага тэатра П. Малчанюк, ролу Шадрына — артыст Вячаслаў Фота С. Грыла.

З ЧЫМ НАШ КАЛГАС СУСТРАКАЕ ВЯЛІКАЕ СВЯТА

Напярэдадні святкавання XXI гадавіны Кастрычніка ў нашым калгасе «Ударнік», Крычаўскага раёна, шырока разгарнулася сацыялістычнае спарбніцтва. Калгаснікі змагаюцца за своечасовае сканчэнне палых работ, тэрміновае выкананне абавязальстваў перад дзяржавай.

Рыхтуюцца да кастрычніцкіх урачыстасцей, мы ў першую чаргу павінны разлічыцца з дзяржавай па бульбе і зярну, а таксама і за работу МТС. Выканалі план малакапаставак і мяс-адчы. У лік 1938 года аддалі 7 цэнтнераў мяса.

Калгаснікі падпісаліся на новую пазыку ў суме 5 тысяч рублёў. Падпіска паўнасцю пагашана. Аблігацыі выданы на рукі калгаснікам.

Пяршынства па калгасе трымае брыгада, дзе брыгадзірам прадуе дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Вырва. Гэта брыгада першая па калгасе скончыла ўборку свайго ўчастка бульбы ў 35 гектараў. Зараз і астатнія брыгады выкапалі бульбу. Усё бульбішча (77 гектараў) два разы пераарана. Замест плана 260 гектараў збылі мы звышлі 300 гектараў. Вынулі з моты пільку; прасунушы, мы яе падкладлі аграпуом, а валаво зладзім дзяржаву.

У нашым калгасе ёсць малочна-тварная, свінагадоўчая і аўпагодоўчая фармы. Дзяржаўны план развіцця жыллагадоўлі выканан на 120-160 проц. Паўнасцю скончылі падрыхтоўку да зімоўкі Старыя памяшканні ашпелны, прыведзены ў парадок. За лета пабудавалі новую канюшню на 40 галоў і кароўнік на 43 галавы. Кармоў у нас у дастатковай колькасці. Калгасная жылё забяспечана цёплай, утульнай і сцятай зімоўка.

Рыхтуюцца да размеркавання багатага ўраджаю. Сёлета на кожны працадзень прыпадае па 2,5 кілаграма зярна, з кілаграма бульбы, 3-4 кілаграма фуражу і 1 руб. 10 кап. грошай.

Мы справіліся з пастаўленай перад намі партыяй і ўрадам алкажнай справай — вырасілі добрае саргавое насенне. Зараз заманяем адачу насення Дзяржнасенюваму.

Трэба сказаць, што нашаму насеннюдому калгасу слаба аказваць дапамогу. Да гэтага часу яшчэ не ўведзены севазаварт, зямля не рабіта на палі. Мы нават не ведаем, колькі і якога зярна патрэба засыпаць на насенне. Няма ў нас агранома.

ВАСКАБОЙНІКА, старшыня калгаса «Ударнік», Крычаўскага раёна.

НАПЯРЭДАДНІ ВЯЛІКАГА СВЯТА

Радасныя перадсвяточныя дні перажывае БССР. Набліжэнне XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі адчуваецца на кожным кроку. Прапоўнічы адзначаюць гэту ўзнамяцальную дату перамогамі на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, адкрыццём рада культурна-бытавых устаноў у гарадах, раёнах і калгасах, узмацненнем масава-абаронай работ.

Да свята ў Менску закончаны будаўніцтвам — выдатны будынак Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета на 1500 месцаў, пераключаная тэатрына «Беларусь» на 150 нумароў, новая культура абсталяванне ласна. Заканчана асфальтаванне некалькіх вуліц. Радзілыны дом адкрыўся ў раённым цэнтры Буда-Кашалёва; дом культуры на 500 месцаў з чыгальняй і філье адкрыта ў Чачэрску.

Новыя клубы атрымліваюць калгасы «Чырвоны себіт» і «Пролетарскі шлях», Чачэрскага раёна.

У дні XXI гадавіны Кастрычніка ў некаторых калгасах рэспублікі наметаны пуск у эксплуатацыю калгасных электрастанцый. Да світочных дзён прыурочаў пуск гідрэлектрастанцыі ў Запольскім сельсавеце, Суражскага раёна. У 400 дамах калгаснікаў запаліцца лямпаці Ільіча.

Сталіца БССР упрыгожваецца мастацкім пано, карцінкамі, плакатамі, лангетамі, якія адлюструюць тэмы: «Партыя Леніна—Сталіна — правядзі і арганізатар будаўніцтва сацыялізма ў СССР», «БССР — магутны фарпост СССР на заходніх граніцах», «Прыветаме байцам-пагранічнікам, шпільным вартвам краіны сацыялізма». Упрыгожанне пляна Волі адлюструе вялікую сталіноўку дружбу народаў.

ІЛЬНАТРАПАЛЬНЫЯ МАШЫНЫ ПРАСТОЙВАЮЦЬ

БЫХАУ. Калгаснікі калгаса «Дружэцтва», Гарадзецкага сельсавета, уключылі ў перадсвяточны пераацыялістычнае спарбніцтва, асабліва сустраць свята сканчэннем звышлі выканаванне. Сваё абавязальства звышлі выканаванне з гонарам.

Кастрычніцкі план ільназагатоўкі выканан на 90 проц. За ільназагатоўку калгас атрымае ад дзяржавы да 60 тыс. руб.

На жаль, калгасаў, якія разгарнулі ільназагатоўку на своечасовае выкананне плана ільназагатоўкі, у раёне мала. Большасць калгасаў вынае план ільназагатоўкі вельмі марудна. Асноўная прычына ў тым, што хто ў раёне сур'ёзна не завявае арганізацыі работы ільназагатоўкі.

Калгасы Дунайкоўскага, Клятыяна і Макрыскага сельсаветаў да гэтага часу нават не прыступілі да прапоўкі ільну. Наогул па раёну пляна ільназагатоўкі выканана на 4 проц.

Антыэканамічныя настроі, якія іспраўляюцца з боку кіраўнікоў асобных калгасаў, і непаважлівасць МТС

праходзяць міма ўвагі раённых арганізацый. Гэта прывяло да таго, што ўсе 22 ільнатрапальныя машыны, якія ёсць у раёне, не працуюць.

У некаторых калгасах утаранілася сподна практыка адкладваць работу ільнатрапальных пунктаў да зімы. Такія настроі па сутнасці падтрымліваюць старшыні Дунайкоўскага і Клятыяна сельсаветаў тт. Дземідаў і Кароль. Пры гэтым яны звычайна спасылваюцца на тое, што трэба спынацца з завяршэннем палых работ. У сапраўднасці гэтымі разважаннямі яны ставяць сваёй мэтай утапіць той факт, што прычына адставання — у дрэннай арганізацыі працы ў калгасах, у неапазнаванасці работы ільнатрапальных пунктаў.

Каб узяць сабе, наколькі слаба займаюцца ільназагатоўкамі раённыя арганізацыі, дастаткова сказаць, што загадчык раймаддзела тав. Шаўтар і ўпаўнаважаны Наркамата вагатавак па Быхаўскаму раёну тав. Куляшоў нават не могуць назваць калгасам, у якіх не прыступілі да прапоўкі ільну. А такіх калгасаў у раёне ямаля.

Г. ПАУЛА.

НЕ КЛАПОЦЯЦА АБ БУДУЧЫМ УРАДЖАІ

РЭЧЫЦА. Прайшлі лепшыя тэрміны для дзяцця збыліва. Аднак, па раёну на лістапада план збыліва ворыва выканан толькі на 45 проц. З 11.636 гектараў узарана 5.286. Асобныя сельсаветы, як Каланьскі, Чэраянскі і Коммунальскі, план ворыва выканалі на 1-21 проц.

Дрэна, з перамогай працуе трактарная парк раёна Рэчыцкай МТС узарана 2.493 гектары пры плане 3.785. Ішча горш працуе Азярышчынская МТС, якая узарала толькі 600 гектараў. У МТС да гэтага часу не працуюць трактары «МТЗ», некалькі трактароў. Наглядаюцца частыя простой за нясвочасавым дастаўкі гаруаца. Трактары ў большасці працуюць у адну змену.

У многіх старшын калгасаў раёна не дасягана тэндэнцыя, што збыліва роба толькі трактарамі. У выніку таго разважанняў цягавая сіла не пераключана на ворыва, работы па падняццю збыліва пущаны на самапай.

Старшыня калгаса імя Калініна, Ар-

шокоўскага сельсавета, тав. Калеснік да гэтага часу не пераключыў цягавую сілу на збыліва ворыва. Больш таго, для павышэння процанта выканання плана ён залічыў збыліва ільну ў план збыліва ворыва. Гэта ў той час, як у калгасе ёсць усе магчымыя закончыць ворыва ў самыя кароткія тэрміны.

Такое становішча з падняццю збыліва атрымалася таму, што райвыканком і райком партыі да апошняга часу па-большавіку не займалі гэтым пытаннем. Не прыняты меры да кіраўнікоў тых калгасаў і сельсаветаў, якія ўпарта не пераключылі цягавую сілу на ворыва.

Прэзідыум райвыканкома на сваіх падзядняных засяджэннях справадзячы старшын сельсаветаў і калгасаў, выносіць прыгожыя рэзалюцыі. Аднак, нічога канкрэтна не зроблена, каб забяспечыць выкананне прынятых рашэнняў, забяспечыць сканчэнне збыліва ворыва.

Е. ПРУСАН.

ГЕРМАНИЯ І ПОЛЬШЧА

Паміж Германіяй і Польшчай існуюць зусім непрымірныя тэрытарыяльныя спрэчкі. Германскі фашызм рэзюдае на ўсё Польшчу. У якасці аргага астапу рэалізацыі захватніцкага плянаў фашыскай Германіяй ў адносна Польшчы высюваецца захват частага Польшкага «кардыра». Аднак правадзіць германскага фашызма Гельбэ у канцы 1933 года зусім неухваснава п'есаў: «Поршай нашай м'я», зразумела, з'яўляецца рэвізія нарых усеоходных граніц Кардыра павінны алежаць Германія, а часта часта Берхія Сілезія, якая адна Польшчы, павінна быць вернута Германія. Калі гэта наступіць, усё астатняе будзе ўжо звычайнае пытанне часу. Другі ідэалаг германскага фашызма — Розенберг у вайні лізіе «Міф XX века» з'яўляў ішо больш выражана: «Знішчэнне польскай дзяржавы з'яўляецца мэтай Германія». Рыхаць фашыскай літаратуры Германія вельмі багата, аб'ёмістымі кітамі, прысвечанымі Польшчаму «кардыру» Усе яны наліваюцца на адзін апер: манатонны і сумны докзавы аптам нечакана змяняюцца паграмамі з адрасу паліяў і патрабаваннем варту «кардыра» Германія. Да пачатку 1934 года, балай, не было такія дзя, каб фашыска праца не амяччала артыкулаў, поўных нестрыманай ласці і лаянкі ў адносінах да Польшчы.

Становішча некалькі змянілася толькі пасля 26 студзеня 1934 года. У гэты звыш паміж Польшчай і Германіяй было заключана пагадненне Гэта пагадненне неглы лічыць міжнародным даварам. Яно па сутнасці з'яўляецца янава двух бакоў, што яны будзіць вырашаць усё існуючыя паміж імі спрэчныя пытанні шляхам перагавораў. Апрача гэтага, па згодзе Германія ўрачыста абавязалася не ўзнімаць пытаннаў, звязаных з іе тэрытарыяльнымі

дамаганнямі да Польшчы, па працы 10 год, г. в. да 1944 года.

Пагадненне ад 26 студзеня 1934 года выцякала з той міжнароднай абстаноўкі, якая складалася з гэтаму часу ў Еўропе. Фашыскай Германія была ізалявана і шукала саюзнікаў. Польшка-я кіруючая кліка, з аднаго боку, перааляхонана насмерць захватніцкімі замысламі Гітлера ў адносінах Польшчы, ішла з ім на міравую на любых умовах, а з другога боку, улічваючы наяваць фашызма ў адносінах Советскага Саюза, шукала з фашыскай Германія саюза супроць СССР.

Вядома, што з перамога-ж дня ўзнікнення Польшчы яна вельмі ахвотна ўпрагалася ў каліонію тых дзяржаў, якія актыўна змагаюцца супроць Советскага Саюза. Гэтым у значнай меры вылачлася франка-польская дружба да 1933 года і вызначалася цяпер герман-польская.

Польшкая кіруючая кліка, уступішы ў 1934 года ў адкрытае сужыццё з кіраўнікамі імперыярыя Германія, звыла з таго часу ўсё свае надзеі на рэалізацыю сваіх захватніцкіх плянаў з фашыскай Германіяй. Не выпадкова па пост міністра замежных спраў Польшчы высунута такая цёмная асоба, як палкоўнік Бек, які, па ўсеагульнаму прызнанню, з'яўляецца супрацьпалікам германскай ваяннай разведкі і доўгагоднім стакам Германскіх фашызма вельмі старанна скарыстаў і скарыставае свайго васала-фашыскага Польшчу. Польшча не раз вступала ў Ліге нашай кадатаем германскага фашызма Пам Бек зусім адкрыта атрымліваў у Гітлера неабходныя інструкцыі перад сваімі пазылкамі ў Жэневу. Па спецыяльнаму заданню Гітлера палкоўнік Бек многа намаганяў прыклаў, каб скалічыць антысоеветкі блок Прыбалтыйскіх дзяржаў. Праўда, асаблівымі поспехамі ў гэтай ча-

трыманні захватніцкіх плянаў Польшчы і Венгрыі. Мусаліні імкнецца ўмацаваць свой уплыў у гэтых краінах і стварыць пераходную далайіамау працікніо Германія на Балканы, у прыбалтыі, у Румынію.

Пасля захвату Аўстрыі германскім фашызмам і ў Польшчы ўсё частей і частей разлагодна галасы за збліжэнне з фашыскай Італіяй, на якую ў выпадку пагрозы Польшчы з боку Германія польскія кіруючыя колы разлічвалі абавяршыць. Наўнясць такой надзеі вядома, і таму спыніцца на гэтым няма асабліва неабходнасці. У даным выпадку прадстаўляе вялікую цікавасць самы страх Польшчы перад сваім заходнім суседам — сёбнемім саюзнікам. Палетаў для гэтага страху больш, чым дастаткова.

Польшка грамадскае вольны заклочана тым фактам, што Гітлер ні разу ні адзіным словам не абмовіўся аб чэпарушэнні польскіх граніц. Больш таго, Гітлер ужо ў 1933 годзе заявіў, што ён лічыць існаванне Польшкага «кардыра» вельмі вялікай «нязручнасцю». Сама дзейнасць гітлераўцаў у Польшчы і Данцыгу якая ўзмацнілася асабліва за апошні час, гаворыць аб тым, што Гітлер намеран у недалёкім будучым рашуча выправіць гэту «нязручнасць».

Апазіцыйны друк у Польшчы з дня на дзень публікуе рад артыкулаў аб дзейнасці гітлераўскай агентуры ў Польшчы, якія паказваюць вельмі ярка адваротны курс польска-германскай «дружбы».

Польшкая газета «Нова жеч посполіта», паведамляючы аб падрыўной дзейнасці польскіх гітлераўцаў, пісала: «За апошні час сярэд часткі ізі-мошкі каланістаў на Валыні пярэраецца значнае ажыўленне, выкліканае ўзмоцненым працікніо з Германія. Алчачасова з узмацненнем фашыскай прапаганды заўважана таксама што многа каланістаў, у асабліваасці з моладзі, нелегальна выя-

джае ў Германія. Назіранне паказала, што вальскія немцы з'яўляюцца ў горад Веласок, адкуль іх пераважваюць па Усходнюю Прусію для праходжання спецыяльных фашыскай «курсаў», на якіх ім выкладваюць «навуку» фашызма — «рацізм» і спецыяльны курс падрыўнай работы».

У сярэдзіне верасня ў Бельску адбыўся кангрэс створанай няляўна ў Польшчы гітлераўскай арганізацыі пад назвай «Аб'яднанне нямецкіх арганізацый у Польшчы». Выступаючы на кангрэсе «Фюрэр» гітлераўцаў у Польшчы доктор Сварт, які прэтэндаваў на ролу польскага Гейнліна, сказаў прамоў, поўную пагрозы па адрасу Польшчы.

Польшкія газеты ўсё часцей змяшчаюць заметкі аб суровых працэсах у Польшчы супроць немцаў, якія абвінавачваюцца ў дзяржаўных злачынствах зусім няляўна ў Торуні слухалася справа аднаго немца-памешчыка, які, выступаючы на сходзе мясцовай немцай фашыскай арганізацыі, адкрыта заявіў, што «скора Гітлер прыдзе на Памор'е» «Ганец варшаўскі» велемала, што ў бліжэйшы час абудзена праце супроць групы гітлераўцаў, адданых суду за варожую ў адносінах да польскай дзяржавы дзейнасць. Палеудыня абвінавачваюцца ў тым, што яны сістэматычна перакідвалі з Польшчы ў Германія гітлераўскаму моладзю. Гэтая моладзь праходзіла ў Германія спецыяльныя ваянныя курсы, пасля чаго яна залічвалася ў так названы «польскі легіён», створаны па ўзроў «аўстрыйскага» і «судэта-намекага», з мэтай барацьбы за захват населеных немцамі польскіх тэрыторый.

Польшкія газеты янаўна паведамляюць аб вельмі цікавым факце. У Германія з ведама і згоды міністэрства прапаганды выданы спецыяльныя географічныя карты, мэтай якіх з'яўляецца паказанне, якой будзе Германія ў 1950 годзе. Гэтыя карты ўключаюць у граніцы «будучай Германскай імперыі» Ча-

КАНЧАТКОВА ЛІКВІДУЕМ ДРУГАГОДНІЦТВА

У 5-й гомельскай сярэдняй чыгуначнай школе, якая мае 24 класы і больш 900 вучняў, паспяховае на працягу года была даволі нізкая. У 1935-1936 вучэбным годзе было пакінута на другі год 165, а ў 1936-1937 годзе — 74 чалавекі.

Педагагічны совет, комсамоўская і піонерская арганізацыі школы ў мінулы годзе распірававалі мерапрыемствы па барацьбе за 100-процэнтную паспяховаасць. У рэзультате ў 1937-1938 вучэбным годзе школа дасягнула 95,6 проц. паспяховаасці. Пакінута на другі год толькі 38 чалавек.

Які-ж асноўныя мерапрыемствы праводзіцца школай для падняцця якасці вучобы і паспяховаасці?

Адно з асноўных мерапрыемстваў — гэта арганізацыя сацыялістычнага спарбніцтва сярэд педагагічна і вучняў, у першую чаргу, комсамоўцаў і піонераў. З пачатку вучэбнага года вялікую работу па арганізацыі сацыялістычнага спарбніцтва сярэд работнікаў школы правяла профсаюзнае арганізацыя. На агульным сходзе вучняў быў заключан сацдагавор. Апрача таго, кожны работнік школы ўзяў на сябе індывідуальны абавязальства па палепшэнню якасці сваёй работы, па поўнаму знішчэнню другаягодніцтва, павышэнню сваёй ідэйнай узброенасці, кваліфікацыі.

Выкананне ўзятых абавязальстваў у сацдагаворах работнікамі школы правяралася штомесца, а паміж школьнымі адзін раз у канцы чэрпі. Вынікі спарбніцтва абмярковуюцца на агульных профсаюзных сходах, асяцяюцца ў насеннязаванне і вывешваюцца ў выглядзе асобных звадкаў і дыяграм.

Апрача індывідуальных дагавораў сярэд вучняў, заключаны дагаворы паміж піонэратрадамі, звышлі, паміж класамі. Пісьмовыя дагаворы маюць па 2-3 канкрэтныя абавязальствы, у залежнасці ад класа і ўзросту вучняў. Так, у сацдагаворах старшых класаў ёсць пунты — вучыцца толькі на выдатна і добра; слабіейшыя вучні бяруць абавязальства — вучыцца не ніжэй чым на здавальняюча. У малодшых класах таксама бяруцца абавязальствы — навучыцца прыгожа пісаць, бегла чытаць, быць акуртанымі і інш.

Асабліва жыва ўспрымаюцца вучнямі спарбніцтва па радах парт. Кожны рад вучняў хоча быць першым па вучобе, дысцыпліне і чыстасце. Вынікі сацдагавораў па радах некаторыя класы штодня вывешваюць у класнай нясеннязаванне. Гэтыя мерапрыемствы сядзілішчы таму, што 80 вучняў аддалі ўсе прадметы на выдатна і 133 аддалі на выдатна і добра.

У гэтым навучальным годзе кіраўніцтва школы рашыла дадаткова да мінулагадніх мерапрыемстваў вывешваць кожную чэрць фотавітрыну выдатнікаў вучобы і пры ўрачыстай абстаноўцы лепшаму класу па вучобе і дысцыпліне ўрачышчы школы пераходны Чырвоны сцяг. Гэта паслужыць яшчэ большым стымулам выдатнай вучобы.

Па лініі вучэбнай часткі праведзены наступныя мерапрыемствы: ад кожнага настаўніка і педагога-прадметніка падабавалі прадумацца, акуртанна складанага плана ўрока і жывога, цікавага выкладання яго. З боку вучэбнай часткі ў гэтай галіне аказвалася і метадычна дапамога: вывешвалася выдатна і газет шчыравых метадычных і

арганізацыйных артыкулаў, рэкамендаваліся артыкулы з журналаў, выкладчыкі забяспечваліся наглядымі дапаможнікамі, як напрыклад, кіноапаратам.

У школе праводзіцца строга ўлік адстаючых вучняў, шляхам штодзённага запішчэння старастамі класаў звадка паспяховаасці на кожнаму класу. Гэта да магчымаасці адміністрацыйна школы і класнаму кіраўніку рэагаваць на неспаспяховаасць вучняў.

Для вучняў, якія адстаюць па рускай і беларускай мовах, пасля першага месяца вучобы арганізаваны дадатковыя заняткі, а па астатніх прадметах — кансультацыі, якія настаўнікі праводзіць добраахвотна.

Найбольш адстаючыя вучні выклікаюцца да загадчыка вучэбнай часткі, а затым і да дырэктара для гутарак з мэтай знішчэння прычын неспаспяховаасці.

Асабліва многа дапамог у барацьбе за паспяховаасць у мінулым вучэбным годзе бальбоўскі актыў.

На агульных бальбоўскіх сходах, калі расказвалі аб задачах школы ў новым вучэбным годзе, 65 бальбоўскіх запісаліся ў школыны актыў, з якіх быў выбран бальбоўскі совет. Совет прамававаў да кожнага класа па 2-3 чалавекі, якія многа зрабілі для таго, каб знішчыць прычыны дрэннай паспяховаасці вучняў. Многія балькі заключалі паміж сабой дагаворы на сацдагаворы. Яны часта гутарылі з вучнямі, калі яны атрымліваюць дрэнную ацэнку, ходзілі на дом да бальбоў, навіраваць, як вучань праводзіць час па-ва школай.

Дзякуючы сур'ёзнаму адносінам да справы і правільнаму падыходу да выхавання вучняў з боку бальбоўска-актыўнасці, некаторыя вучні так выправілі сваё вучобу, што перайшлі без усякіх іспытаў у наступны клас.

У выніку ўсіх гэтых мерапрыемстваў 6 класаў па школе ад 100-процэнтную паспяховаасць, 11 класаў — вышэй 95 проц. Выкладчыкі-прадметнікі тт. Іваноў (хімія), Штарнаў (фізіка), Пенязькоў (прыродазнаўства), Знаменскі (геаграфія), Ігнальскі (гісторыя) і іншыя аддалі 100 проц. паспяховаасці на сваіх прадметах. Добра працавалі выкладчыкі беларускай мовы тт. Вечар і Жарына і выкладчыца нямецкай мовы Іацкоўская. Яны дасягнулі 99 процантаў паспяховаасці па сваіх прадметах.

Паказальнікам работы школы з'яўляецца і той факт, што з 30 чалавек, скончыўшых 10-ы клас у 1938 г., усе прыступілі ў ВНУ гарадоў Масквы, Ленінграда і Менска.

У гэтым вучэбным годзе работнікі школы і вучні ўзялі на сябе абавязальства — канчаткова ліквідаваць другаягодніцтва. Залог у гэтым — воля мінулага года і арганізаванасць школы.

Настаўнікі, партыяныя, комсамоўскія і піонерскія арганізацыі ў школах павінны зрабіць усё, каб пакончыць з другаягодніцтвам і з гонарам выканаць пастаўленыя партыяй, урадам і асабіста таварышам Сталіным задачы перад школай па вучобе і камуністычнаму выхаванню маладога савецкага пакалення.

В. ПЕНЯЗЬКОУ, дырэктар 5-й гомельскай сярэдняй чыгуначнай школы.

ВЫСТАЎКА ДЗІЦЯЧАЙ ТВОРЧАСЦІ

6 лістапада ў менскім Палацы піонераў і ахцэбрата адкрываецца гарадская выстаўка дзіцячай творчасці, прысвечаная юбілею ВЛКСМ і XXI гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Выстаўка багата адлюструе гераічную барацьбу пагранічнікаў, байцоў і камандзіраў Да-

дэаўсходняга фронту з японскімі наліччыма ў раёне возера Хасан.

Піонеры зроблены цікавыя скульптурныя работы: барельеф «Бой ля возера Хасан», скульптурная група «Штыкавы бой на вышнім Зааэрыні» і іншыя. Вышывальныя гурток паказаў на выстаўцы мастацкую карту з маршрутам самалёта «Родина».

Г. БАЯРАУ.

СПРЭЧКІ У АНГЛІСКИМ ПАРЛАМЕНЦЕ

ЛОНДАН, 2 лістапада. (БЕЛТА). Першым у спрэчках у палате абшчын выступіў лідэр лібералаў Сінклер, які заявіў, што «Чэмпберлен, сетуючы аб сярэднявечнай і самавызначэнні, даваў да арміі безапазнаў многія тысячы чэхаў, немцаў і яўрэяў, загнаў тысячы іншых людзей у канцэнтрацыйныя лагеры, аддаў іх у рукі тыраніі. Крок за крокам пад прадлогам уміраўшаранія Аўстрыі, Чэхаславакіі і Іспаніі мы здаем ключы сусветнага панавання ў рукі самых агрэсіўных тыранаў з часу Напалеона».

Сінклер зачытаў спіс імяў: «Як мяркуецца выконваць гарантыю, даную Чэхаславакіі? Ці будзе падтрыманая мера, каб прызначыць да гарантыі па-

ласнасці Чэхаславакіі Савецкі Саюз? Прадаўжаючы прамову, Сінклер заявіў, што разбураючы паліцыйныя тыдні падтрымаючы прыяцельную фашысцкіх дыктатараў і што прастыжу Вялікабрытаніі, а таксама справе дэмакратыі нанесен сакрушальны ўдар. Сінклер патрабаваў, каб усе італьянцы былі выведзены з Іспаніі да таго, як будзе ўведзены ў дзеянне англійскія палітычныя пакт.

Палітыка Урала, сказаў далей Сінклер, не з'яўляецца палітыкай міру. Гэта — палітыка адступлення, паражэння, урад толькі пакідае сваёму пераёмніку цяжкі выбар паміж вайной і поўным падпарадкаваннем волі дыктатараў.

Выступленне Чэмпберлена

ЛОНДАН, 2 лістапада. (БЕЛТА). З адказам на прамову лейбарыста Этлі, рэзка крытыкаваўшага мюнхенскае пагадненне і знешнюю палітыку Урала, у палате абшчын выступіў прэм'ер-міністр Чэмпберлен. Закранаючы заяву Этлі аб выніках мюнхенскага пагаднення, Чэмпберлен заявіў, што, хадзя ён і згодзен з многімі заўвагамі Этлі, усё ж не можа агадзіцца з яго агульнай апанай Чэмпберлена ўсяляк абараняў мюнхенскае пагадненне.

Закранаючы гарантыю новых граніц Чэхаславакіі, Чэмпберлен заявіў, што гэта пытанне нельга вырашыць да таго часу, пакуль не будзе ўрэгулявана ўся праблема нацыянальных меншасцей у Чэхаславакіі. Па словах Чэмпберлена, Германія і Італія гатовы прыняць удзел у гарантыях пасля таго, як будзе ўрэгулявана пытанне аб нацыянальных меншасцях.

Затым Чэмпберлен выразаў жаль, што Этлі ўгледжвае ў пэўныя германскае міністра гаспадары Функа ў Балканскай краіны якіясьці злы сэнс. «Геаграфічна, — прадаўжаў Чэмпберлен, — Германія ўжо займае пераважаючае становішча ў Цэнтральнай і

Паўднёва-Усходняй Еўропе». «Што датычыць Англіі — заявіў Чэмпберлен, — то мы не хочам рабыць ніякіх пераходных Германіі ў гэтых краінах або акружаць яе эканамічна».

Спінваючыся на прызначэнні Этлі супроць германскага ўтаржэння на Чэхаславацкую тэрыторыю, Чэмпберлен указаў, што ён не з'яўляецца прыхільнікам назменнасці граніц, устаноўленых версальскім дагаворам.

Далей Чэмпберлен заявіў, што ён не мае намеру зраз закрываць пытанне аб Іспаніі, а толькі коратка закране Кітай Этлі, заявіў Чэмпберлен, і ў гэтым пытанні глядзіць вольна змрочна на будучае. Кітай без прымянення капітала не можа ператварыцца ў сапраўдны рынак. Аднак усюім ясна, што пасля сканчэння вайны Японія не зможа прадставіць такіх капіталаў. Тама Японія, моў, не можа ўтрымаць у сваіх руках манополію на гандаль з Кітаем.

У заключэнне Чэмпберлен заявіў, што сутнасць яго праграмы заключаецца ў развіцці супрацоўніцтва чатырох дзяржаў, падпісаных мюнхенскае пагадненне.

Заява Лойд Джорджа

ЛОНДАН, 2 лістапада. (БЕЛТА). Чэмпберлен, адказваючы у палате абшчын на выступленне лідэра лейбарыстаў Этлі, між іншым сказаў: «Я катэгарычна пратэстую супроць усяляка ролу заяў з боку асоб, якія карыстаюцца любой магчымасцю, каб паведзіць усюму свету, што іх уласная краіна знаходзіцца ў стане заняпадку. Фашысцкія дзяржавы якая нельга папракнуць у тым, што ў іх выносіць смелце з хаты».

Па поведзе гэтай заўвагі Чэмпберлена Лойд Джордж апублікаваў сёння наступную заяву: «Прэм'ер-міністр, як мне здаецца, усваяе дыктатарскія манеры сваіх саюзнікаў. Для дэмакратыі, і зразумела, для англійскай дэмакратыі, з'яўляецца новай дэкарыявай думка, што вы не можае крытыкаваць урад, не рызыкуючы быць абвінавачваемым у тым, што выносіце смелце з хаты. Чэмпберлен заявіў, што гэтага не адарылася б у Германіі. Вядома, там гэтага не здаралася б. У Германіі наогул ніякіх крытыкі не дапускаюцца. Калі ж вы зробіце такі падаўжэнне ўчынак, то вы будзеце або заклучаны ў канцэнтрацыйны лагер, або абягнаны як здраднік. Ці не з'яўляецца гэта, па думцы прэм'ер-міністра, ідэалам дэмакратычнага ўрада?» (БЕЛТА).

Французскі друк аб прамове Чэмпберлена

ПАРЫЖ, 2 лістапада. (БЕЛТА). Рад французскіх газет, у тым ліку «Орды» і «Матэн», каментауючы прамову Чэмпберлена ў англійскім парламенце, падкрэслівае, што англійскі прэм'ер прызнае «сканамучную перавагу Германіі ў Цэнтральнай Еўропе».

«З гэтага часу, — піша «Юманітэ», — ажыццяўленне германскай гегемоніі будзе праводзіцца в адарэня Англіі. Сама Германія не чакала гэтага адарэння».

Рэзка крытыкуе выступленне Чэмпберлена Пэртывакс на старонках газеты «Орды». «Дарэмна, — піша Пэртывакс, — Чэмпберлен аспрэчваў, што захольня дзяржавы пацярпелі паражэнне ў Мюнхене. Чэмпберлен адмаўляецца бачыць падзеі ў тым відзе, у якім яны існуюць у сапраўднасці, ён адмаўляецца глядзець у твар фактам.

Англія і Францыя стануць дзяржавамі другога ранга, калі праграма Чэмпберлена ажыццявіцца».



Дзямі ў Менску адысе рад канцэртаў «Маладых лаўрэатаў» першага ўсесаюзнага конкурсу сярэдняй і вучэбна-адукацыйнага тэатра. Канцэртны мейсцішча ў Менску. На здымку: (злева направа) — лаўрэат-сопрано т. Арнольд Каплан (піяніст), Леон Закс (скрыпка), Яша Слабодкін (віяланцэля).

Канцэрты лаўрэатаў-комсамольцаў

Спаўную дату 20-годдзя ленинска-сталінскага комсамола Дзяржаўная філармонія БССР адзначыла канцэртамі комсамольцаў-лаўрэатаў усесаюзнага конкурсу музыкантаў-выканаўцаў Леона Закса, Яшы Слабодкіна і Арнольда Каплана.

Выхаваная партыя і комсамол, наша музыкальная моладзь налічвае ў сваіх родах нямаля пераможцаў міжнародных і ўсесаюзных конкурсаў. Сопранка моладзь, па агульнаму прызначэнню, стаіць па-за канкурэнтнай на міжнародных музыкальных саборніцтвах. Гэта — рэзультат выключнага клопату партыі і ўрада аб выхаванні маладых дараванняў Азіян з удзелам брусельскага конкурсу, малады італьянскі музыкант з горацка сказаў Давіду Ойстраху: «Вам добра, аб вас клопаты дзяржава». У гэтых словах гучыць грозы прыгавор усёй капіталістычнай сістэме, якая думіць і анішчае неадлічнае мноства народных талентаў.

Ганаровая роля ў выяўленні і выхаванні юных дараванняў належыць ленинска-сталінскаму комсамолу. Тры прадстаўнікі слаўнага племені, узрастаннага комсамолам, выступалі надыўна ў Менску.

Сын слесара Леон Закс — адзін з удзельнікаў канцэрта — нарадзіўся ў 1918 годзе. Васым год ён пачаў вучыцца іграць на скрыпцы. Вучыўся ў лепшай школе музыкальнага вучышча імя Гнесіна ў Маскве, потым у Маскоўскім абласным музычным тэхнікуме ў класе прафесара-органіста Пайтліна. Праявіў выключны здольнасці ў музыцы і ў 1930 годзе быў прыняты ў асобую дыпцічную групу пры Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі.

На Нью-Ёрскую выставку мастацкіх вырабаў

Віцебск. (Мер. «Звязда»). Віцебская арцель вышывальшчыц імя 8 сакавіка праславілася сваім мастацкім майстэрствам. Рад выдатных работ арцель красавецца ў чэрвені-ліпені месяцах гэтага года на выставцы мастацкага тэатры ў Маскве. Асаблівым поспехам карысталася пано «Калгаснікі на адпачынку». Вышывальшчыцы, зрабіўшы гэту работу, былі прыміраваны. Арцель атрымала ганаровую граматы.

Днямі арцель атрымала паведамленне, што іх пано «Калгаснікі на адпачынку» адарэна экспанатам на Нью-Ёрскую выставку мастацкіх вырабаў. Апрача таго арцель атрымала дадаткова новы заказ ад Усеамериканскага — вышывальшчыц абрус на тэму «Ізобіліе», а таксама ручнікі і сафеткі ў беларускім арнаменце.

Маладыя лаўрэаты выключна цёпла былі прыняты слухачамі Менска. Яны з поспехам выступалі ў Палацы піонэраў, перад студэнтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і ў адкрытым канцэрте Дзяржаўна-філармоніі БССР у клубе імя Сталіна.

Дастойствам Леона Закса з'яўляецца прыгожы, сільны гук, дображасная тэхніка. Арнольд Каплан пры наліўнасці віртуознай тэхнікі не ўладае дастаткова мяккаму гуку, так неабходнай пры выкананні твораў Шапана. Яша Слабодкін — выключна музыкальны, уладае выдатнай тэхнікай. Яго выкананне адзілаю праніжэнасцю, пеленняй і лірызмам.

Выступленне лаўрэатаў-комсамольцаў ярка ілюструе дасягненні і рост нашай музыкальнай моладзі.

А. ДЭМБО, Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

Новы атрад маладых спецыялістаў

Хіміка-тэхналагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага політэхнічнага інстытута (Менск) выпусціў новы атрад маладых спецыялістаў — 37 інжынераў для сілікатнай прамысловасці. У іх ліку 3 камуністы і 26 комсамольцаў. Сярод скончальных вучобу звыш 30 прэцэнтаў атрымалі дыпломны з выдатнай ацэнкай. Усе выпускнікі прадставілі работы ў вызначаны ўрадам тэрмін.

Дзяржаўная кваліфікацыйная камісія адзначыла выдатнае выкананне дыпломных работ т. Мішман, які распрацаваў праект заводу абліпавачных плі-

так, тав. Жуўнінай, распрацаваўшай праект заводу кансервавай тары і т. Ягодзіч — праект заводу каналізацыйных туб. Дыплом з адзнакай «Выдатны вучобны» атрымалі выпускнікі — член парткома т. Тарасаў, які распрацаваў праект заводу аконнага шкла і канверсакна цеха шліфовай і піліроўкі.

У сярэдзіне лістапада ў інстытуце адбудзецца выпуск інжынераў-механікаў (наструктараў, тэхнолагаў). Вучобу скончаць звыш 70 чалавек.

Фільм „Чалавек з ружжом“ на экранях БССР

Беларускае аддзяленне «Союзнага проката» атрымала пяць экзэмпляў новага гісторыка-рэвалюцыйнага горага фільма «Чалавек з ружжом» спярыю Нік. Пагодзіна. У фільме паказаны вобразы гегемонных прадлюроў працоўных усяго свету Леніна і Сталіна. У часе кастрычніцкага рэвалюцыі будзе дэманстравана ў Менску, Віцебску, Гомелі, Магілёве і Баўрскі.

У Менску карціна «Чалавек з ружжом» пачне дэманстравана з 5 лістапада ў кінатэатры «Чырвоная зорка».

150 канцэртаў

У святковыя дні калектывы Беларускай дзяржаўнай філармоніі дадуць у палатах, клубах, інтэрнатах, на ішчэ кала 150 канцэртаў. У рэпертуары — класічныя і народныя песні. Створаны рад брыгад для слугаўвання абласцей рэспублікі, філармонія выязіць для канцэртнага выступлення ў Гомель, аркестр Беларускай народнай інструментальнай — у Себеш. Тэатры дадуць рад спектакляў для байцоў, камандзіраў і членаў сямей.

Запрашэнне гасцей на святы

У Менск на святкаванні XXI гадавіны Вялікага Кастрычніка прыездзіць стыханіцы — рабочыя, калгаснікі, савецкія інтэлігентны з розных гара і раёнаў БССР. Гасці будуць прыняты на ўрачыстым пленуме Гомельскага і прымуць удзел у агульнагарадской дэманстрацыі 7 лістапада.

Узорная пажарная дружина

11 кастрычніка ў м. Расна, Дрыскага раёна, ад падпалу вагарал салямянага сараю, які знаходзіўся ў густа населенай мясцовасці і блізу склада зярна. Ад моцнага вагаюна пачаў хутка распаўсюджвацца пагары ад суседнім пабудовам.

Прыбуўшая на пажар расыяне добраахвотная дружина раскінула рэзную страху і хутка ліквідавала агонь. Асоба адзначыліся ў тушэнні пажару члены дружыны т. І. Мамаў, М. Рыўкін і М. Вядоў.

Загадам па Народнаму камісарыату ўнутраных спраў БССР за самаданасць і арганізаванасць пры тушэнні пажару ўсёму асабовому саста добраахвотнай дружыны аб'яўлена дэка.

Т. Максімаў, Рыўкін і Вядоў выданы грашовыя прэміі. Апрача т дружыне адлучана на культуры патрэбы 500 руб.

Дзёнік

Святы, 4 лістапада, у 7 гадз. веч. у Д. партыяты (вясёлая зала) адбудзецца чыстае паводжэнне оргбюро гораветы Сталінскаму раёну сусветна і партыі комсамольцаў і прафсаюзаў акты прысвечанае XXI гадавіне Вялікага Кастрычніка асацыяцыйна-рэвалюцыйна.

Вілеты ў РК КП(б)С. Оргбюро гораветы па Сталінскаму раёну му гавну і Сталінскі РК КП(б)С.

Вык. абавязкі адзнака рэдактар Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

МЕНСКІ ТРЭСТ РЭСТАРАНАУ І КАФЭ

ДА НАСТРЫЧНИКІХ СВЯТ

РЭСТАРАНЫ І СТАЛОВЫЯ ТРЭСТА

прымаюць **ЗАКАЗЫ** на ўстаноўку **САМЕЙНЫХ ВЕЧАРОЎ**, **ПАПЯРЭДНІЯ** на ўстаноўку **САМЕЙНЫХ ВЕЧАРОЎ**, **ПАПЯРЭДНІЯ** на ўстаноўку **САМЕЙНЫХ ВЕЧАРОЎ**, **ПАПЯРЭДНІЯ** на ўстаноўку **САМЕЙНЫХ ВЕЧАРОЎ**.

ТАКСАМА НА УСТРОЙСТВА ВЕЧАРОЎ НА ДАМУ (З ОБСЛУЖАВАННЕМ І ШТАТАМ РЭСТАРАНА).

УСІМ СТАЛОВЫМ ВЕДУЦЬ ТАКСАМА АДПУСКАЦА ПА ПАПЯРЭДНІЯ ЗАКАЗАХ АБЕДЫ НА ДОМ.

ТАКСАМА ВЯЛІКІ ВЫБАР ВІН, КАН'ЯКОЎ, ШВА, МАРЖАНАГА І ІШ.

Заказы прымаюць на сямейныя вечары:

РЭСТАРАН «ЕВРОПА» тэл. 22-321.
СТАЛОВАЯ № 1 тэл. 20-837.
СТАЛОВАЯ № 2 тэл. 25-585.
НА СЯМЕЙНЫЯ ВЕЧАРЫ І БАНКЕТЫ ФАБРЫКА-КУХНЯ тэл. 23-550 24-422.

ДЫРЭКЦЫЯ.

У АДДЗЕЛ ПАДПІСКІ БЕЛАРУСКАГА АДДЗЯЛЕННЯ КОГІЗА (гор. Менск, Советская, 59)

ПАСТУПІЛІ У ПРОДАЖ

асобныя тамы наступных выданняў:

1. СЕЛ'ГАСЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ (1-е выданне) Тамы 2, 3, 4 і 5. Цана тома 6 р. 50 к. і 8 р. 50 к.
2. ВЯЛІКАЯ СОВЕЦКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ. Тамы 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 і 42. Цана тома 10 р. і 15 р.
3. МАЛАЯ СОВЕЦКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ. (1-е выданне) І і II п'ятамі 3-га тома. Цана 6 р.
4. МАЛАЯ СОВЕЦКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ. (II выданне) Тамы 5, 6 і 7. Цана тома 10 р.
5. ТЭХНІЧНАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ. Тамы 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 22, 23, 24, 25 і 26. Цана тома 10 р. і 15 р.
6. ШОЛАМ-АЛІХЕМ (на аўр мовы). Тамы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. Цана тома 5 р. 25 к.

КНИГІ ПА АТРЫМАННІ ЗАКАЗА ВЫСЛАЮЦА НА ЛОЖАНЫМ ПЛАЦАЖОМ.

Таксама ёсць у продажы **АЛЬБОМЫ ГРАМЛАСОЎНАК:**

- а) ДАТЛАД ТАВАРЫША СТАЛІНА НА VIII НАДЗВЫЧАЙНЫМ УСЕСАЮЗНЫМ З'ЕЗДзе СОВЕТАУ Цана 61 р. 50 к.
- б) ПРАМОВА ТАВАРЫША СТАЛІНА НА ПЕРАДВЫБАРЧЫМ СХОДзе ВЫБАРШЧЫКАУ г. Масквы Цана 21 р.

6 лістапада, у 7 гадзін вечара, У ПАМЯТКАННІ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА ТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЭТА (плошча Парыжскай Комуны)

адбудзецца **УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ** ПЛЕНУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА РАБОЧЫХ, СЯЛЯНСКІХ І ЧЫРВОНААРМЕЙСКИХ ДЭПУТАТАУ

сумесна з партыйнымі, профсаюзнымі, комсамольскімі грамадскімі арганізацыямі.

ПРЫСВЕЧЭНАЕ ХХІ ГАДАВІНЕ ВЯЛІКАЯ НАСТРЫЧНИЦАЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ РЕВЮЛЮЦЫЯ.

Вілеты на пленум атрымліваюць: депутаты гораветы — у памятканні гораветы (Карла Маркса, 18 пакой 18, другі паверх) 4 і 5 лістапада з 10 гадзін да 4 гадзін дня і з 6 г. да 10 гадзін вечара. Астатнія арганізацыі — у райкомах КП(б)С.

ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА.

ВЕЛДЗЯРЖРАМТЭАТР

4 лістапада

БЕЗ ВІНІ ВІНАВАТЫЯ

Абсленне не сапраўдны.

ПАЧАТАК у 7 гадз. 30 мін. веч.

КАСА АДКРЫТА з 3 г. дня да 8 г. 30 м. вечара ВВОПЕРАПЫННА.

НАВУЧАЛЬНЫ КАМБІНАТ

Беларускага аддзялення „СОЮЗОРГУЧЕТ“

абвясчае **НАБОР КУРСАНТАЎ** на 6-месячныя курсы **НА ПАРЫХТОЎСЦЕ ВУХРАДАРАЎ ДЛІ ПРАМЫСЛОВЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ** у РАЙОННЫХ ЦЭНТРАХ БССР.

На курсы прымаюцца асобы, якія маюць стаж рахунковай работы па падвойнай сістэме не ніжэй 2-х год і асцету не ніжэй 7 класу.

СТЫПЕНДЫЯ 175—225 РУБЛЕЎ у м-ч — у залежнасці ад пасяха вясці і 40 руб. квартальных у месці.

Паступаючыя павінны прадставіць наступныя дакументы: пасведчэнне аб адукацыйных метрыках вышэй дасягнутае — аб стане адукацыі аб прыгодным стажу ў галіне рахунковасці і аб вышывленні з аспіцыянта месца работы, падрабязную аўтабіяграфію, дзве фотакарткі з такарма папярочна марак на 40 кал для адкацы.

ПРЫЕМ ЗАІЎ ДА 10 ЛІСТАПАДА 1938 г.

ІСПЫТЫ праводзіцца па наступных прадметах: беларова, матэматыка, прыліжэнне і ўрачу. Яўрэн на іспыт — па выключку камбіната.

Правед на іспыт камбінатам не адлучаецца.

ДАВЕДКІ можна атрымаць і 11 да 2-х гадзін дня Заіць з пакументамі пасылаць па адрасу: г. МЕНСК, РЕВЮЛОЦЫЯНКА № 3, навуцальнаму камбінату «Союзоргучет».

ДЫРЭКЦЫЯ.

Беларускі Дзяржаўны Універсітэт

ПРАДАЎЖАЕ

НАБОР АСПІРАНТАЎ

на 1938/39 вучэбны год

ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

1. ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ
2. ДРЭВНЯЯ ГІСТОРЫЯ
3. ГІСТОРЫЯ СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ
4. ФІЛАСОФІЯ (дыямаг і гісторыя)
5. ПАЛІТЭКАНОМІЯ
6. МАТЭМАТЫКА

У аспірантуру прымаюцца асобы, якія маюць спецыяльную вышэйшую асцету, аа ўрачоце не вышэй 35 год.

Усе паступаючыя адуоць калогіум па прадмету выбаранай спецыяльнасці, па дыялектычнаму матэрыялізму і адной з замежных моў.

ЗАЛІЧАННЯ ў АСПІРАНТУРУ ЗАВЯСЯЧЭВАЮЦА СТЫПЕНДЫЯ 400 руб. у месці.

Прыём заяў да 15 лістапада 1938 года.

Да заявы неабходна прыкісці наступныя дакументы: падрабязную аўтабіяграфію, характарыстыку з месца работы, асабовую ацэнку дыплом аб скончэнні вышэйшай навуцальнай установы, навуковыя працы (калі яны ёсць).

За даведкамі аспірантаў у навукова-вучэбную частку ВДУ, тэл. 24-200. Адрас: Менск, Універсітэцкі гарадок, біялагічны корпус, пакой 102.

ДЫРЭКЦЫЯ.

МЕНГОРПРАМГАНДАЛЬ

ДЗІЦЯЧЫ УНІВЕРМАГ № 1

(рог Ленінскай і пляц Волі. 1-9)

Ёсць у вялікім выбары **ЦАЦКІ**, падарункі дзецям да кастрычніцкіх свят таксама ёсць вялікі выбар **ЁЛАЧНЫХ УПРЫГОЖАННЯЎ** МАГАЗІН АДКРЫТ з 9 г. ран. да 8 г. 30 м. веч.

У АДДЗЕЛ АБ'ЯУ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛЕФІНУ № 25-88